



Святлана ПРАКОП'ЕВА,  
загадчык аддзела замежнага мастацтва  
Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь

Арт-лекторый

## СУПРЭМАТИЗМ У ГРАВЮРЫ: ЛІТАГРАФІІ І ШАЎКАГРАФІІ НАДЗІ ЛЕЖЭ ДА 120-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ МАСТАЧКІ

УДК 763, 769.2, 7.071.1, 7.038.14

1960–1970-я гады сталі перыядам незвычайнай актыўнасці Надзі Лежэ, часам звароту да новых відаў мастацтва – скульптуры, дробнай пластыкі, гравюры, асваення іншых выразных і тэхнічных прыёмаў. Пры аналізе творчасці Н. Лежэ варта разглядаць пераважна рэпрадукцыйную гравюру, бо праз гэты від друкаванай графікі папулярызавалася яе творчасць і (з умовай вялікага тыражу) прасоўвалася канцэпцыя супрэматызму. У названы перыяд мастачка стварыла шэраг эстампаў, рэалізаваных у літаграфіі і шаўкаграфіі.

**Ключавыя слова:** Надзі Лежэ, Надзея Хадасевіч, літаграфія, шаўкаграфія, абстрактнае мастацтва, супрэматызм.

1960s–1970s became a period of extraordinary creative activity for Nadia Léger, a time of turning to new forms of art for her – sculpture, small sculpture, engraving, and mastering new expressive and technical techniques. Speaking of Nadia Léger's print engraving, we should mainly talk about reproduction prints, which is in the nature of popularizing both the work of the artist herself, and, with the condition of having a large circulation, promoting the concept of Suprematism. In the late 1960s and early 1970s, she created a number of prints realized in lithography and in silkscreen printing.

1960–1970-я гады – перыяд незвычайнай творчай актыўнасці Надзі Лежэ (1904–1982), новы этап эвалюцыі мастачкі, звязаны з пераасэнсаваннем і прасоўваннем ідэй і тэорый супрэматызму і ажыццяўленнем іх у жывапісных і графічных творах, а таксама аб'ёмных кампазіцыях. Прыхільнасць да супрэматызму, адкладзеная на амаль пяцьдзесят гадоў, з моманту паступлення Н. Лежэ ў майстэрню Амедэ Азанфана ў Акадэміі сучаснага мастацтва ў Парыжы, мела каласальны патэнцыял, які быў рэалізаваны ў “другі” супрэматычны перыяд як у выяўленчым, так і ў дэкаратыўным мастацтве. Шматлікія жывапісныя палотны, гуашы, акварэлі таго часу перадаюць вельмі глыбокую і сур'ёзную працу над кампазіцыяй і колерам, а скульптуры і ювелірныя ўпрыгажэнні дэманструюць іх пластычнае ўласабленне.

У творчай спадчыне Н. Лежэ можна выявіць шэраг супрэматычных кампазіцый, якім мастачка аддавала вялікую ўвагу, перапрацоўваючы іх у розных колеравых рашэннях, крыху змяняючы элементы або паўтараючы без змен, увасабляючы ў аб'ёме, паўтараючы ў гравюры. У сувязі з друкаванай графікай Н. Лежэ варта разглядаць пераважна рэпрадукцыйную гравюру, якая папулярызавала творчасць самой мастачкі і працоўвала супрэматычны канцэпт.


На сёння намі выяўлены чатыры літаграфіі і дзесяць шаўкаграфій Н. Лежэ, якія ўяўляюць сабой супрэматычныя кампазіцыі. Дакладныя даты стварэння эстампаў невядомыя, традыцыйна час іх з'яўлення прынята адносіць да канца 1960 – пачатку 1970-х гг.

Адзіная літаграфія, час стварэння якой можа быць абмежаваны датай “да 13 красавіка 1972 г.” – “Супрэматызм” (34×25,3 см) з манаграфіі “Супрэ-

матызм Надзі Хадасевіч-Лежэ” нямецкага журналіста і выдаўца К. Цвікліцэра [1]. Менавіта гэтая дата ўказана як дзень завяршэння публікацыі ўнікальнага выдання. Манаграфію вылучае арыгінальны дызайн, прадугледжаны для лімітаванага тыражу – у першых 250 нумараўваных экзэмплярах верхняя вокладка з чорнага замшу ўпрыгожана скульптурай з пазалочанай латуні, створанай па матывах кампазіцыі “Геаметрычныя фігуры ў просторы III” (“Супрэматызм чорнага трохвугольніка”; 1924–1967, палатно, алей, 73×60 см, Парыж, прыватная калекцыя). А для асобнага тыражу з 15 экзэмпляраў, пранумараўваных рымскімі лічбамі, гэтая ж скульптура выканана з золата. Літаграфія “Супрэматызм” надрукавана для ўсіх 265 эксклюзіўных экзэмпляраў – тыражом 250 адбіткаў як міжстороновая ўклейка і тыражом 15 адбіткаў на японскай паперы з вялікімі палямі як самастойны графічны ліст.

Літаграфія вылучаецца як кампазіцыйным, так і каларыстычным лаканізмам – на фоне квадрата чорнага колеру размешчаны белы трохвугольнік, яго перасякаюць пад прямым вуглом лініі шэра-вохрыстага колеру, і знаходзіцца акружнасць, якую паўтарае меншага дыяметра вохрысты круг, акрэслены белым. Простыя геаметрычныя фігуры, “класічныя” для кампазіцыйных прыёмаў супрэматызму і найбольш значныя для яго тэорыі колеру, што выкарысталі Н. Лежэ ў гэтай кампазіцыі, ствараюць адчуванне рытмічнага руху, перадаюць унутраную энергію форм, становіцца першай старонкай літаграфічнага “рамана геаметрычных фігур у просторы” [2, р. 5].

Названая літаграфія выканана на ручных друкарскіх станках знакамітай літаграфічнай майстэрні Жана Понса, якая была заснавана ім



**Надзя Лежэ. Супрэматызм. Кампазіцыя  
“Узлёт. Парыў”. Папера, шаўкаграфія.  
Нацыянальны мастацкі музей  
Рэспублікі Беларусь.**

у 1938 г. у Парыжы і карысталася вялікай папуллярнасцю сярод мастакоў авангарднага кірунку, у тым ліку і майстроў Парыжскай школы.

На жаль, нам не ўдалося выявіць звестак пра месцы друку іншых літаграфій Н. Лежэ. Выкажам здагадку, што майстэрня Понса магла стаць месцам стварэння яшчэ адной працы, адзін адбітак з тыражу якой захоўваецца ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь пад назовай “Супрэматызм № 4. Кампазіцыя з чорнымі кругамі на белым фоне” (ліст  $76 \times 54$  см; выява  $64 \times 47$  см). Дапушчэнне грунтуеца выключна на тым факце, што адзін з адбіткаў тыражу эстампа быў выстаўлены аўкцыённым домам Millon у Парыжы на таргі з назовай “Майстэрня Понса і Парыжская школа” [3]. Прададзены на аўкцыёне ліст быў ненумараваны, у калекцыі ж Мастацкага музея Кастэлані (Льюістан, ЗША) захоўваецца падпісны адбітак, пранумараваны F. 48/75, а ідэнтычны адбітак з калекцыі Дзяржаўнага музея выяўленчага мастацтва імя А. С. Пушкіна (ДМВМ, Москва) з'яўляецца 62-м экзэмплярам (F. 62/75). Гэта дазваляе меркаваць, што тыраж названай літаграфіі складаў усяго 75 экзэмпляраў.

Адбітак з калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь (далей НММ) выкананы на паперы з філігранню ARCHES FRANCE. На адвароце ліста літаграфіі з музея-нага збору ёсьць надпісы чарнілам, зробленыя Н. Лежэ: злева ў два радкі “(проф. Сторжеминский и / Малевич)”; справа ў два радкі “Высшая художественная государственная мастерская / Смоленска 1919–1920-е”. Разам з двайным датаваннем жывапісных твораў 1960–1970-х гг.

такія “кампазіты” – чарговае ўказанне на пераемнасць “другога” супрэматычнага перыяду Н. Лежэ з часам яе навучання ў Смаленску.

Гэтая літаграфія – паўтор жывапіснай кампазіцыі “Супрэматызм № 4” (палатно, алей,  $92 \times 73$  см), якая экспанавалася на выставе “Надзяя Лежэ. Першая эвалюцыя. 1920–1926” [4, p. 49] і была памылкова апублікавана К. Цвіклітцэрам як “Супрэматызм. II” [1, ill. 10]. Традыцыяна для таго перыяду жывапісны твор пазначаны двайнай датай (1921–1968) і падпісаны двайнім імем (N. P. LEGER – H. X.). Літаграфія таксама змяшчае двайны подпіс: “Надежда Ходосевич – N. Leger”. Адбіткі з калекцыі ДМВМ імя А. С. Пушкіна і Маствацкага музея Кастэлані датуюцца 1972–1973 гг., аднак выявіць дакументальнае пацверджанне гэтага датавання нам не ўдалося.

Другая літаграфія Н. Лежэ ў калекцыі НММ – “Сонечны выбух” (ліст  $76 \times 55$  см, выява  $59,3 \times 45$  см) таксама надрукавана на паперы з вадзяным знакам ARCHES FRANCE; ёсць надпісы чарнілам (як і на папярэднім адбітку), зробленыя мастачкай на адвароце: злева “(школьные работы)”, справа ў трох радкі “Надежда Ходосевич / высшая художественная государственная мастерская / Смоленск 1920 г.”. Адбітак з калекцыі музея 15-ы з тыражу ў 100 экзэмпляраў.

Літаграфія “Сонечны выбух” узнаўляе аднайменны жывапісны твор (палатно, алей,  $100 \times 73$  см) [4, p. 85]. Гэта прыклад складанай кампазіцыі з вялікім наборам фігур, якая выклікае адчуванне хаатычнага руху, але адначасова передае выразны рытм і збалансаванасць усіх элементаў. Каларыстычнае рашэнне кампазіцыі будзе згодна з колеравай палітрай супрэматызму, вызначанай яго стваральнікам – Казімірам Малевічам, што базуеца на архетыпавай трывядзе чырвонага, чорнага і белага колеру з дававаннем варыяцый адценняў шэрага.

Чацвёртая з вядомых літаграфій Н. Лежэ створана на аснове кампазіцыі “Супрэматызм чырвонага трохвугольніка” (1922–1969, палатно, алей,  $130 \times 97$  см) [1, ill. 18]. Адрозненне ў каларыстыцы: элементы ў шэрых адценнях жывапіснага палатна ў літаграфіі перададзены ў варыяцыйах зялёнага колеру, і гэта дае іншае эмацыйнае гучанне кампазіцыі. У параўнанні з жывапісам літаграфія павернута на  $180^\circ$ , нібы аддрукавана “дагары нагамі”. Тыраж “Супрэматызму чырвонага трохвугольніка” склаў 150 экзэмпляраў, адзін з іх захоўваецца ў калекцыі Пермскай мастацкай галерэі. Адбіткі можна сустрэць на таргах розных аўкцыённых дамоў, дзе яны датуюцца 1969 годам [5; 6].

Творчая спадчына Н. Лежэ ўключае і чатырнаццаць шаўкаграфій, сярод якіх дзесяць – супрэматычныя кампазіцыі, чатыры – партрэты.

Як і ў выпадку з літографіямі дакладная дата іх стварэння застаецца невядомай, мастачка не пазначала год, падпісваючы адбіткі.

З сярэдзіны XX ст. шаўкаграфія (шоўкатрафарэтны друк, серыграфія) атрымала шырокую вядомасць і пачала карыстацца вялікай папулярнасцю сярод мастакоў Еўропы і Амерыкі як “адзін з самадастковых відаў аўтарскага друкарства, які валодае ярка выражанымі якасцямі, сродкамі імагчымасцямі ўласнай выразнай мовы” [7, с. 2]. Фернан Лежэ ў 1950-я гг. актыўна працаваў у тэхніцы шаўкаграфіі. Безумоўна, з ёю была знаёма і Надзяя Лежэ. Больш пільнью ўвагу на трафарэтны друк мастачка звярнула ў канцы 1960-х гг. (той перыяд традыцыйна лічыцца часам стварэння яе ўласных шаўкаграфій). Выбар на карысць менавіта гэтай тэхнікі выканання быў не выпадковы, бо “тэхнічным асаблівасцям шаўкаграфскага эстампа больш за ўсё адпавядае мова буйных дэкаратыўных форм, у якіх пераважаюць выразныя, рэзка размежаваныя плоскасці” [8, с. 267], што харектарызуе супрэматычныя працы Н. Лежэ.

Большасць з дзесяці супрэматычных шаўкаграфій Н. Лежэ паўтараюць яе жывапісныя палотны. Да іх ліку належаць:

– “Да Месяца”; тыраж 100 экз.; узнаўляе аднайменную жывапісную кампазіцыю (1921–1967, палатно, алей,  $92 \times 65 \text{ см}$ , Парыж, прыватная калекцыя). Адбітак пад № 48 гэтага тыражу захоўваецца ў калекцыі НММ (ліст  $68,7 \times 49,8 \text{ см}$ , выява  $48 \times 38 \text{ см}$ );

– шаўкаграфія, якая паўтарае жывапіснае палатно “Фігуры, што рухаюцца на фоне Месяца” (1920–1968, палатно, алей,  $81 \times 100 \text{ см}$ , Парыж, прыватная калекцыя); тыраж 150 экз. Адзін з адбіткаў фігураваў на таргах аўкцыённага дома Art-Rite 10 лютага 2018 г. (“Супрэматычная кампазіцыя”,  $50 \times 70 \text{ см}$ , лот № 5) [9];

– “Супрэматызм. Кампазіцыя на чырвоным фоне”; тыраж 150 экз.; узнаўляе жывапісную кампазіцыю “Рух у прасторы на чырвоным фоне” (1923–1969, палатно, алей,  $116 \times 148 \text{ см}$ , Парыж, прыватная калекцыя). У калекцыі НММ захоўваюцца два адбіткі (№ 108 і 115), на адвароце аднаго з іх надпісы чарнілам, зробленыя Н. Лежэ: злева ў два радкі “(Супрематизм конструктивізм) / школальная работа”; па цэнтры “супрематизм”; справа ў чатыры радкі “Надя Ходосевич / 1920 г. Смоленск / государственная / высшая художественная мастерская” (ліст  $50 \times 69 \text{ см}$ , выява  $36 \times 47,5 \text{ см}$ );

– “Палёт II” – супрэматычная кампазіцыя з шэрым кругам і чорным прамавугольнікам, якая паўтарае ў гравюры аднайменнае жывапіснае палатно (1922–1968, палатно, алей,  $92 \times 65 \text{ см}$ ) [1, ill. 16]; тыраж 100 экз. Адбіткі захоўваюцца

ў розных музейных калекцыях (пяць – у ДМВМ імя А. С. Пушкіна, адзін – у Яраслаўскім мастацкім музеі, адзін – у Музее і садзе скульптур Хіршхорна ў Вашынгтоне). Два адбіткі (№ 31 і 65) належаць калекцыі НММ («Супрэматызм. Кампазіцыя “Узлёт. Парыў”, ліст  $68,7 \times 49,8 \text{ см}$ , выява  $47,8 \times 36 \text{ см}$ ). На адвароце аднаго з лістоў надпіс, зроблены рукой Н. Лежэ чорным чарнілам: злева ў трох радкі “(проф. Сторжемінскі / и Малевіч / школальная работа)”; справа ў чатыры радкі “Надежда Ходосевич. / Смоленск. 1920. / Государственная / высшая художественная мастерская”;

– “Рух у двух кірунках”, ненумараваны адбітак з тыражу якога, названы самой Н. Лежэ “Супрэматызм № 7”, таксама належыць калекцыі мінскага музея (ліст  $69 \times 50 \text{ см}$ , выява  $46 \times 36 \text{ см}$ ). Шаўкаграфія паўтарае аднайменную жывапісную кампазіцыю (1921 – каля 1970, палатно, алей,  $92 \times 73 \text{ см}$ ) [1, ill. 7]. А жывапіснае палатно з’яўляеца ўвасабленнем ідэі, зафіксаванай яшчэ ў вучнёўскім малюнку [1, ill. 67], які захаваўся сярод накідаў-замалёвак невялікага нататніка ( $13 \times 8 \text{ см}$ , Парыж, прыватная калекцыя) часоў навучання Надзеі Хадасевіч у Смаленску. На жаль, нам не ўдалося выявіць іншых адбіткаў гэтай шаўкаграфіі, што пакідае неўдакладненым памер яе тыражу;

– “Супрэматызм № 1”; кампазіцыя шаўкаграфіі таксама ўзыходзіць да малюнка [1, ill. 60] з вучнёўскага нататніка і будзе рэалізавана Н. Лежэ як у жывапісных працах (1920–1968, палатно, алей,  $130 \times 97 \text{ см}$  [1, ill. 4] або  $65 \times 50 \text{ см}$ , Парыж, прыватная калекцыя), так і ў скульптуры (1970, золата, ліщё,  $33 \times 18 \text{ см}$ ) [1, ill. 84]. Тыраж гэтай шаўкаграфіі склаў 150 экз., чатыры адбіткі з якіх захоўваюцца ў ДМВМ імя А. С. Пушкіна, два – у нашым музеі (ліст  $68,5 \times 50 \text{ см}$ ; выява  $47,8 \times 36 \text{ см}$ ). У калекцыі Музея і садзе скульптур Хіршхорна ў Вашынгтоне заходзіцца адзін з пробных адбіткаў, зробленых у працэсе друку для праверкі стану пласціны, пазначаны літарамі “E. A.” (фр. épreuve d’artiste ‘проба мастака’).

У адрозненне ад названых шаўкаграфій, што могуць быць разгледжаныя як рэпрадукцыйныя гравюры, кампазіцыя “Супрэматызм. Белы квадрат і рух фігур”, створаная на аснове аднайменнага жывапіснага палатна (1924–1969, палатно, алей,  $146 \times 97 \text{ см}$ ) [1, ill. 36], мае невялікі, але істотны дадатак – усе элементы намаляваны на фоне аранжавага круга; ён, на наш погляд, робіць кампазіцыю больш гарманічнай і надае асаблівае дэкаратыўнае гучанне. Гэтая шаўкаграфія надрукавана тыражом 150 экз., адзін з адбіткаў (№ 103) захоўваецца ў калекцыі НММ (ліст  $68,7 \times 49,8 \text{ см}$ , выява  $50 \times 36 \text{ см}$ ), яшчэ адзін (№ 7) – у калекцыі ДМВМ імя А. С. Пушкіна (“Кампазіцыя на чорным фоне”), іншыя можна сустрэць на ёўрапейскіх аўкцыёнах [10].



Спіс літаратуры даступны  
па qr-кодзе.

Дзве апошнія шаў-  
каграфіі, магчыма, –  
самастойныя працы.  
Нам не ўдалося вы-  
явіць ні жывапісных,  
ні графічных (аква-  
рэль, гуаш, малюнак  
алоўкам) твораў, чые  
кампазіцыі цалкам  
паўтараліся б у гэтых  
гравюрах.

Ненумараваны  
адбітак “Супрэматызм. Кампазіцыя з чырво-  
ных, чорных і шэрых геаметрычных фігур” (ліст  
 $76 \times 54 \text{ см}$ , выява  $62 \times 46 \text{ см}$ ) з калекцыі НММ па-  
ходзіць, верагодна, з таго ж тыражу, што і два ад-  
біткі з калекцыі ДМВМ імя А. С. Пушкіна (“Кам-  
пазіцыя на белым фоне”) і эстамп са збору Му-  
зея і саду скульптур Хіршхорна. Адзін з адбіткаў  
у калекцыі маскоўскага музея з’яўляецца вось-  
мым, а адбітак з вашынгтонскага збору – трэцім  
з невялікага тыражу ў 19 асобнікаў, пазначанага  
абрэвіятурай “E. A.”. На адвароце ліста з калекцыі  
НММ традыцыйны для гравюр Н. Лежэ з наша-  
га збору надпіс чарнілам у трох радкі: “Надежда  
Ходосевич / высшая художественная государствен-  
ная мастерская Смоленск 1920 г.”. Безумоў-  
на, нельга адмаўляць, што спалучэнне элементаў  
і кампазіцыйная схема, якая характарызуе названу-  
ную шаўкаграфію, выяўляюць пэўнае падобенства  
з супрэматычнымі малюнкамі з вучнёўскага  
нататніка.

У калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея  
Рэспублікі Беларусь захоўваецца ненумараваны  
адбітак шаўкаграфіі “Супрэматызм. Кампазіцыя  
з чорных і шэрых геаметрычных фігур на аліў-  
кавым фоне” (ліст  $68,5 \times 50 \text{ см}$ , выява  $48 \times 35 \text{ см}$ ).  
Стылістычна шаўкаграфія выяўляе блізкасць  
да кампазіцыйнага рашэння такіх жывапісных  
палотнаў, як, напрыклад, “Геаметрычныя фігу-  
ры ў просторы (II)” (1922–1969, палатно, алей,  
 $130 \times 89 \text{ см}$ ) [1, ill. 19] або “Дынамічнасць на  
аранжавым фоне” [1, ill. 25], але абсалютнага су-  
падзення з якім-небудзь творам не прасочваецца.  
Нам удалося выявіць яшчэ толькі два адбіткі  
гэтага, трэба меркаваць, таксама пробнага тыра-  
жу, якія фігуравалі на таргах італьянскага аўк-  
цыённага дома Finarte (лот № 661) [11] і фран-  
цузскага інтэрнэт-рэсурсу “Design Market” [12].  
Адбітак, паказаны на сайце “Design Market”, пад-  
пісаны як “Épreuve d'artiste”, а эстамп, прададзе-  
ны аўкцыённым домам Finarte, акрамя аўтар-  
скага подпісу, мае і дату – 1972 г.

Апошняя з вядомых супрэматычных шаў-  
каграфій Н. Лежэ, адзін з адбіткаў навызначана-  
га тыражу якой захоўваецца ў калекцыі ДМВМ  
імя А. С. Пушкіна ( $68,4 \times 50 \text{ см}$ ), была апубліка-

вана ў снежні 1971 г. на вокладцы № 82 італьян-  
скага часопіса “Serigrafia”, што выпускаўся раз  
на два месяцы. Гэты часопіс стаў сапраўднай  
трэніровачнай пляцоўкай для мастакоў графіч-  
нага дызайну. На працягу першых пятнаццаці  
гадоў (да 1972 г., прыблізна да № 90) выдаўцы за-  
прашалі найлепшых графікаў Еўропы, тყыя ства-  
ралі выяву, якая дэманстравала разнастайныя  
магчымасці шаўкаграфіі. Потым яна змяшчала-  
ся на вокладцы часопіса. Можна меркаваць, што  
згаданая шаўкаграфія Н. Лежэ была выканана  
менавіта для часопіса “Serigrafia”.

Гэтая выява вельмі падобная да жывапісна-  
га твора “Рух на чырвоным фоне” (1922–1969,  
палатно, алей,  $92 \times 65 \text{ см}$ ) [1, ill. 20], вырашана-  
га ў іншым каларыце, а таксама да “ўласаблен-  
ня” гэтай кампазіцыі ў дробнай пластыцы “Суп-  
рэматычная скульптура II” (1970, пазалочаная  
медзь,  $80 \times 61 \text{ см}$ ) [1, ill. 85]. «Надзяя Лежэ здзіў-  
ляе нас, і мы дзівімся, як яна змагла ў далёкія  
гады спасцігнуць сваё футурыстычнае прызна-  
чэнне і “прадбачыць” тое адчуванне абстракт-  
нага мастацтва. На гэты раз вокладка – яшчэ  
і старонка гісторыи мастацтва, над якой варта  
задумацца», – такая анататыя супрададжае пуб-  
лікацыю шаўкаграфіі Н. Лежэ на вокладцы ча-  
сопіса “Serigrafia” [13].

Як ужо было адзначана, дакладныя даты  
стварэння шаўкаграфіі Н. Лежэ невядомыя. Мы  
згадвалі адбітак шаўкаграфіі, прададзенай на  
таргах аўкцыённага дома Finarte [11] з арыгі-  
нальным аўтографам аўтара, які змяшчае і дату –  
1972 г. Можна сцвярджаць, што шаўкаграфія,  
апублікованая на вокладцы часопіса “Serigrafia”  
(з улікам даты выхаду нумара), была створана  
у 1971 г. Усе эстампы з калекцыі Музея і саду  
скульптур Хіршхорна датуюцца перыядам “ка-  
ля 1968–1970 гг.”, за выключэннем шаўкаграфіі  
“Супрэматызм”, часавыя рамкі стварэння якой  
пашыраны да перыяду “каля 1965–1970 гг.”.

Усе шаўкаграфіі з калекцыі Нацыянальнага  
мастацкага музея Рэспублікі Беларусь надрукаваны  
на паперы з філігранню C. M. FABRIANO-  
100/100 COTONE. Гэта асаблівая папера  
“Tierolo”, якую вырабляе з бавоўны адна з най-  
старэйшых і найвядомейшых у свеце кампаній  
на вытворчасці паперы “Fabriano”, заснаваная  
у Італіі яшчэ ў XIII ст.

Супрэматычныя эстампы Надзі Лежэ –  
неад'емная і важная частка “другога” супрэма-  
тычнага перыяду творчасці мастачкі. Яны дэ-  
манструюць разам са скульптурай і ювелірнымі  
ўпрыгажэннямі глыбокую цікавасць да засваен-  
ня новых тэхнічных прыёмаў, а таксама ўстой-  
лівае імкненне ўвасобіць ідэі супрэматызму ва-  
ўсіх сферах творчасці.

Пераклад з рускай мовы.